



Запрашаем наведць 16 лістапада 2019 г. Дзень здароўя



Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Пазнавальная праграма «Падарожжа на цягніку Здароўя»	9.00 - 9.45	Кабінет №3	Новік Т.А.
Спартладныя "Насустрэч перамогам"	9.55 - 10.40	Спартыўная зала	Новік Т.А.
Конкурс малюнкаў "Калі жадаеш быць здаровым - спортам займайся"	10.50 - 11.35	Кабінет №3	Новік Т.А.
Гульня-віктарына "Здароўе - гэта здорава"	11.45 - 12.30	Кабінет №3	Ляшчук М.І.
5 - 8 класы			
Круглы стол "На варце здароўя!"	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Бушук Н.Ю.
Конкурс малюнкаў "Калі жадаеш быць здаровым - спортам займайся"	9.55 - 10.40	Кабінет №11	Бушук Н.Ю.
Віктарына «Здароўе на градцы»	10.50 - 11.35	Кабінет №11	Ляшчук М.І.
Спартыўнае свята "У гасцях у каралевы спорту Лёгкай Атлетыкі"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала/Стадыён	Аскерка А.П.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***
Спартыўнае свята "У гасцях у каралевы спорту Лёгкай Атлетыкі"	11.45 - 12.30	Спартыўная зала/Стадыён	Аскерка А.П.